

ЗВОН

№ 14.

Менск, Серада, 24 верасьня 1919 г.

№ 14.

Дзеле вялікага недахвату паперы, газэта часова выходзіць троны разы на тыдзень: у **паниядзелак, сераду і пятніцу**.

НА СХОД!..

На сход, на усенародны, грозны,
бурны сход
Ідзі аграблены, закованы народ!
Як роуны йдзі жыхар між роуных
жыхароу,
Адай на суд свае усе крыуды,
слезы, кру.
Аб вечным катаваныні, зьдзеку
далажы.
І пакажы на курганы і на крыжі.
І аб раскопаных магілах не забудзь,
Як грутаны тваіх там прэдкау
косці рвуць.
Як гналі пот с цябе паны і карапі,
Як гналі проч цары з радзімае
зямлі.
І як крываулюць раскаваные рабы,
Як ты упадаеш з ненасільнай
барадьбы.
Як Бацькаушчыну тваю рэжуць
на кускі,
Як гібнеш ты ад катніе руки.
Аддаць усе на суд на усенародны
сход
Ідзі аграблены, закованы народ!..
Янка Купала.

Смаленск, 29/х 1918 г.

Чаму разьвіуся у Расіі бальшавізм?

(Канец).

Цяпер нам трэба глянуць, які быту грунт у сярэдзіне Расіі, што спрыяу пашырэнню у ей бальшавізму.

З Петра I у Расіі зьяуляеца асобны кляс, — гэта кляс інтэлігэнцыі, кляс, праз свае выхаванье саусім адарваны ад простага народу. Адзінак гэтага клясу народ называу „барын“. Гэты „барын“ аднак па сваім моральнym якасцям (качаствам) не стаяу вышэй ад народу, і праз гэта ня меу у яго вачох ауторытэту. Мы ведаем, што Пісемскі і навет „поэт-грамадзянін“ Некрасаў былі цяпніцы. Інтэлігэнцыя з народу была праз выхаванье у школе адарвана ад народу. Яна была, як варона, каторая „ад варон адстала, а к павам ня прыстала“. Духавенство і другая жандармэрыя глядзелі, каб настаунікі ня были у блізкіх адносінах з народам.

Калі Пскоускі губэрнатар у сваім дакладзе зъявіруу увагу Мікалай на тое, што настаунікі ня уходзяць у асьвечанае грамадзянство, то Мікалай напісау, што іх мейсцо

павінны замяніць барышні вышашы з чынавенства і вышэйшага грамадзянства.

Пяціль 1864 году нахлынула у наш край расійская інтэлігэнцыя, як чыноунікі, настаунікі і папы. І мы добра іх знаем па іх пьянству. Ведаем, што такая інтэлігэнцыя не магла мець велькага уплыву на народ.

У сямі як інтэлігэнта, так і простага народу ауторытэт бацькоу стала вельмі нізка. Гэта няпрызначаны ауторытэту старших пераняслося з сямі у школу. Школа перад вайною развалівалася, і ніякіе заходы не маглі яе направіць.

Што тычыцца рабочых, то іх стан, у паразінаныні з станам заходніх рабочых, быу вельмі драны. Усякае іх стараньне палепишыць свой стан цялка каралося. Ангельскі прамысловец, каторы у сябе вельмі добра аплачвау рабочага, давау яму магчымасць жыць „буржуем“, у Расіі навет у найдэннейшых прамысловых закладах не палепшау яго стану, а пяцьця да гэтага карау разстрэламі, як гэта было на Леніі у Бадайбо. З селяніна выцікалося усе, што толькі можна было.

Селянін і рабочы былі тым гольм пролетарыятам, на каторы аперся у Расіі бальшавізм.

Да гэтага трэба дадаць, што на рускіе народы ня мелі ніякіх культурна-нацыянальных правоу і сваім недавольствам шмат памаглі развалу Расіі.

Дзякуючы адсутнасці у сямі ауторытэту, дзеци буржуяу, каторым захацелося як хутчэй стаць так багатымі, як былі іх бацькі, бо чакаць на спадкі пасця іх съмерці, яны ня мелі сілы, першымі зрабіліся бальшавікамі і разам з сваімі бацькамі на сваю іх карысць вілі-спэкуляцыю. Рабочы і селянін спадзяваліся палепшэння свайго стану, а інародцы вызваленія з пад страшэннага капіцкага ўціску.

„Голы разбою не баіцца“, кажа беларуская прыказка. Тоё, што не магло зрабіцца у Эуропе з вялікім ауторытэтам інтэлігэнцыі і духавенства, з добра абяспечанымі рабочымі і селянамі, з правамі для інародцау, тоё сталося у беднай і дугоуна і матэрыяльна Расіі з яе 99 прыдущанымі народнасцямі.

Беларуская штодзенная політычна - літэратурная часопісі. Рукапісы павінны быць перапісаны чытэльна. Аппата прынятых рукапісау залежыць ад рэдакцыі. Рукапісы назад не выдаюцца. Адрэс рэдакцыі 1 адміністрацыі: м. Менск, Юблейны дом. Чана нумару 1 марка.

ГОД ВЫДАНЬНЯ I.
РЭДАКЦЫЯ адчынена штодня ад 9—12 гадз. і ад 5—7 гадз.
Цана абвестак:
за 1 радок за тэкстам . 2 м.
шукочым працы, за
абвестку 2 м.

У канцы усяго гэтага трэба зазначыць, што вайна, каторую вядзе народ, несвядомы яе мэтаву, зъяўляецца у яго вачох простым зладзействам і мае вельмі шкадлівы уплыв на яго псыхіку. Бо калі можна рабіць велькіе знішчэнні на вайне, то чаму-ж ня можна рабіць меньшых у сябе у дома? Велікарусы захварэлі псыхічна. На гэтую хваробу яе зъяўлятау увагу амэрыканскага дэлегата маскоускі гарадзкі галава Астрау у 1917 г. А яшчэ у пачатку вайны вядомы маскоускі профэсар судзебнай мэдыцыны М. скізай сваім слухачом у універсітэті Шаняускага: „баюся што посьле гэтага вайны павялічыцца лік крыміналау у Расіі, як гэта было і посьле Японскае вайны“. А што можа быць большым крыміналам, як не грамадзянская вайна?

X.

12-IX 1919 г. Менск.

Уражэнны з Гродзеншчыны. (Працяг).

Перад гэтым я зазначыу, што у Гродзеншчыне руская культура зънішчана дашчэнту, а беларуская саусім ня відаць. Затое шырыца польская культура, я бы скізай, рабіца перахварбоука Беларусі з маскоускіх хвароб у варшавскую. Конкрэтны приклад гэтага я буду мець магчымасць прыгасці далей.

Бальшавікі не пасьпелі у М. нічога зрабіць у пачатку гэтага году, як началася іх барадьба з легіонамі. Мястэчко М. было на фронце блізка два тыдні. Прыдзе разьведка награбіць і пойдуць. Шмат хто ад гэтага навет захварэу. Легіонэры помсьцілі тым, хто рабавау і нішчылі маенткі і шмат хто з хціцца чужога добра наўлау галавою. Аб гарце і вырабе скуры я ужо не гавару.

Ведама, што пры гэтым разам з тым, хто напауна быу варт кары, пацярпело і шмат няявінных, бо калі навет суд прысяжных часта засуджау няявінных, то дзе-ж тут разъбіць вінаватага ад няявінага у час барадьбы? Ведама, што гэтые ахвяры няявінных праз іх креўных маюць уплыву на народ і робяць наагул яго настрой у стасунку да новай улады.

Сяло Л. страціло застрэленымі, ці забітымі 7 чалавек. Гэтага сяло блізка усе з уцекачоу. Уцекачы

гэты летам 1918 году на насеньне куплялі і пазычалі збожжо у гаспадара мястечка М., каторы мае усяго 4 дзесянціны грунту. У во- сень, як толькі гаспадар гэты зьвезд усе у гумно, — гумно яго згарэло. Уцекачы гэтые, насякшы у Масковій духам нішчэння, рабавалі маснітак п. В.

Трэба сказаць наагул, што уцекачы, вярнуўшыся да сябе і будуючы сабе хаты, нішчтаць неміласэрдна будынкі другіх, яшчэ ня прыехаўшых суседзяу, асабліва з маенткау.

Цікавые выпадкі здарваліся пры выбіваньні бальшавіцкага духу. Арэштованых звычайна у дарозе разстрэльвалі за тое, што яны нібы-то хацелі уцячы. Нехта Палех, начуўшы страляніну, упау як-бы няжывы. Яго паштурхалі пагамі, каб даведацца, ці забіты, і ад'ехаць, бо ен не варушыўся. Тагды Палех устау і прышоу у свае сяло, але на яго дзяньслі, і на гэты раз ен ужо ня вырабіўся.

Насколько бальшавікі не пасыпелі пусціць глыбока чарэнняу у мяст. М. відаць з того, што настаунік школы О. не адтрымау ад іх жаднай пэнсіі, а як мы ведаем, бальшавікі шчодра сышпалі грошмі на школы. Другі выпадак яшчэ больш цікавы. Мешчанін № быў сэкретаром аднаго вясковага камітэту. Убачыўшы няпэунасьць бальшавікоу, ен пайшоу у настаунікі, а з прыходам легіонерау, вярнуўся да хаты. Аднак на яго дзяньслі і ен быў арэштаваны. Яго завязылі

у адзін фальварак. З размовау паміж сабою легіонерау ен дагадаўся, што заутра па дарозе яго мелі страціць. На шчасце для яго гаспадыня фальварку была яму знаема. Ен разгаварыўся з ёю, расказаў усе пра сябе і прасіў, каб яна яго выратавала. Яна сказала, што для гэтага патрэбны два паручыцелі. Як раз у гэты дзень прыехаў Г., каторы добра знаю №. Дзякуючы гаспадыні фальварку і паручыцельству Г., № на другі дзень быў выпушчаны.

З прыходам легіонерау вайшло у сілу вялікае право, без якога ня можа існаваць культура — право уласнасці. І за гэта уздзячно легіонерам усе пачівае і жывуче працаю насяленнё краю. Аднак пры абароне гэтага права часта бываюць вельмі акрутнымі.

У самы дзень майго выезду з М. мне расказаці аб адной кражы. На вакзале я як раз пазнаеміўся з чалавекам, каторы бы абкрадзены. Справа была такая. У аднаго гаспадара, Ваукавыскага павету, служыў батраком дзяцюк родам з пад Навагрудка. Хлопец служыў пару месяцаў і быў вельмі ціхі. Але аднаго разу, пайшоуши баранаваць у поле, не вярнуўся, а прайшоу да бацькоу і па дарозе працуа каня за 1000 рублеу (конь быў варт найменыш 4 т. руб.). Адзін гандляр злы на хлопца, чаму не яму прададзены конь, днес на хлопца. Пры арэшце хлопец бараніўся і хацеў страліць з рэволъвера. Рэволъвер у яго адабралі і па-

чалі яго так катаваць, што заколькі дзен па дарозе у горад С. ен памер.

(Працяг будзе)

Д З Е Ц I.

Глянцы! Вось там за гарою

Маленькая школка стаіць;

Дзёткі туды грамадою

Бягучы, каб навуку здобыць.

Бніжкі прад імі раскрыты

І дзіўные казкі снуюць.

Шмат што аб долі забытай

Гаротнага люду плююць.

Сэрцы дзяцей пад напевам

Той сумнай нядолі бацькоу,

Сеюца новым пасевам

Кахання да родных братоу.

Хай-жа растуць наши дзеці,

Для славы нехай нам растуць;

Знаюць хай усе, што на съвеце

Народ-беларусы жывуць!

Габрыэль Энга.

З газэт.

Украінскіе соцыяль-дэмократы пра
Расію.

Газэта украінскай соцыяль-дэмократычнай партыі „Впэрэд!“, што выдаецца у Альбове, віясіняючы тое палажэнне, якое утварылося цяпер пад Кіевам, дзякуючы за-
ніццю яго Дзінікам, пиша:

Нашаю кіруючу політычнай дум-
кай мусіць быць адно: *незалежная Україна*. Усе, што можа паставіць незалежнасць Украіны на пэуных, трывалых асновах, усе, што спрычыняецца да утварэння незалежнай, сама-
бытнай Украінскай дзяржавы—усе

Стары будынак.

(Апавяданьне).

I.

Гэта было за год перад вайной. Чыноунік Дзіружицкі служыў на почце. Служыў ен доуга, чесна, шчыра. Перш дробным чыноунікам, а апасыль, як настарэу, дык выдаўшом касы зрабіўся. Выдаваў грошы, і усе яго ведалі і заусяды шанавалі.

Бывала пімат народу з грошмі прыдзе. Ну, вядома, калейка, „у затылак“ становіца, чакаець свайго часу. Дзіружицкі за гэтым дужа глядзеу і камі-
хто не у чарод прэцца, дык таму, бывала, уліціць.

— А ты куды лезеш? Што я маеш часу па-
стаяць, ці што? Як жа народ егаць? А ты як маеш часу? Ці ты лепшы, як усе? Ці цібэ матка, бацька не муштравалі, што ты такі удаўся? І колькі не кажу, хоць разапрыся,—цяпер адзін, апасыль другі палезец!

Гэтак, бывала, павучау Дзіружицкі. Той ужо скаваўшыся і стау „у затылак“, а Дзіружицкі усе иму не даруе.

А народ усе чакаець. Тагды Дзіружицкі і к на-
роду звязтаецца:

— Ну, вы-ж разъмяркуйце самі—ці можна так рабіць? Усе-ж роуна, кожан цярпіць і чакаець свайго часу. Грошы усім трэба. Чаго-ж лезьці на ражон?

— До-ужо, до! Будзець вам! Давайце ужо нам грошы, бо некалі чакаць,—кажуць людзі.

— А мне што? Грошы не мае. Хіба мне іх шкода? Выдам ужо вам, а я к таму кажу, што ня трэба лезьці праз калею.

Так кажаць Дзіружицкі і пачынае выдаваць грошы. Але зноу—якайсь кабета узяла грошы і рас-

пісалася гэтак: „на даверью падлучыла Ганна Андросава“. Вядома, Дзіружицкі не праглядзеу гэтага. Ізноу ен доуга навучаець кабету, а народ цярпіць. Толькі што і гавораць, што як настарэу пан Дзіружицкі, дык дужа стау ахвотны на разгаворы і павучэнні людзей.

А тут яшчэ запамінаець стау дзед, згубіу памеци, больш грошы выдаваў людзям, чым трэба. І добра яму, што людзі сумленныя прыдарываліся і вярталі яму грошы. Пра усе стало ведама начальніку,—ен і падау старога на пэнсію.

Дзед Дзіружицкі і яго жонка апасыль таго не багаты сталі на грошы і перайшлі на жыцьцё на кватэрку да аднаго гэтак сама чыноуніка, узялі тулы і сваю батрачку Марыю і началі сабе жыць у дзвох пакоях. Свой будынак яны прадалі гандляру Трускousкаму.

Трохі патрохі Дзіружицкі і саусім загубіу сваю памяць. Ен ані ня помніць, што калі прыдарылося—ці учора, ці за дзень да таго,—але піяк ня мог запомніць свайго старога будынку, гдзе ужо жыў Трускousкаму з сваёй жонкай. Новую ж кватэрку ен часта запамінае і не хацеў да яе вітрацца.

Часта ен адеедаваў гандляра і думаў, што будынак не гандлироу, а яго, Дзіружицкага. Баба Дзіружицкага, Кацярына, праста змарылася, прыглядаючы за сваім мужам.

— Глядзі, Марыя, ты за старым!—наказвала яна дзеуць.—Глядзі, каб з ім чаго не прыдарылося. Вядома, зьдзяцніўся дзед, прыглідаць трэба яго.

— Дык я-ж гляджу, панечка, але за ім ня угледзіш. Во ізноу кудысь пайшоу,—адавалася Марыя.

— Яно гэтак,—казала пані Кацярына.—Сапрауды ен ніколі нікуды і не хадзіў, як да сваё апошніе хаты, аднак сэрцо мае не спакойно, калі яго няма.

гэта ляжыць у інтарэсе развіція і будучыны як Украіны, так і дэмократыі і соцыялізму...

Толькі тагды, калі у сэрцы Украіны, у Кіеве, забые магучы пульс незалежнага украінскага політычнага жыцця, толькі тагды гісторыя Украіны і цэлага Усходу Эўропы выйдзе з цяпераши. хаосу на ясны пэуны шлях.

Не выведзе яе на гэты шлях жалезная крыавая дыктатура советов, аснованая на штыкох. За няяснаю, неабмажкованаю, аморфнаю рэспубліку советов віднеенца даунейшая „единай, недѣлимай Россія“... Няясная, неабмажкована ўсерасійская рэспубліка асабліва грозная і небяспечная для народа Усходу Эўропы, што пяцер паастаюць да політычнага жыцця, каторые перш за усе мусіць запэуніць сабе волю і незалежнасць.

А што-ж казаць пра Дэнікіна, пра цялую імперыялістичную, захватніцу, разбойніцую Расію Сazonовых і Маклаковых, да каторай з такім сымпатыямі звязвтаеца уся Эўропэйская рэакцыя?! Тут яна і съядома выступае даунейшая Расія, каторая была турмою народа, а адначасовая ма-гутнай съцяною сусьветнага ладу і парадку. Уваскрасенне тae Расіi, якбы яна сібе не называла, якіе б яна ня прыбрала формы,—гэта съмерць Украіны, съмерць для вызваленых з царскай няволі народа, гэта веочная пагроза для дэмократыі, для міру, для соцыялізму.

В гэтаю Расій няма ніякіх згавору, няма ніякага міру, ні компромісу!“

Адказ польскіх соцыялістаў расійскім с.-р. на Беларусі.

З прыходам польскага войска у Менск, менскіе расійскіе с.-р. звязваліся лістамі к П.П.С. з скар-гаю, і вось які адтрымалі адказ:

„Дарагіе таварышы!—пішуць тые посыле звычайных, соцыял. слоў гжэчнасці,—з лісту вашага можна бачыць, што вы лічыце народ беларускі

за народ расійскі, што вы адкідаеце саусім істнаванье беларускага руху, дзеле чаго і процэнт расійцаў (людей, гаворачых па-расійску) у лісьце вашым вельмі пабольшаны.

Адкідаючы захватніе пляны польскай буржуазіі, признаючы поуные правы Белай Русі, знаходзім, што гэта самае павінныя признаць і расійскіе соцыялістичныя партыі. Нажаль, у лісьце вашым мы ня бачым пэуна-га у гэтым разе пагляду, што аднак было-б для нас вельмі важна дзе-ле того, што як съведчца вядомыя нам факты, некаторыя прадстаўнікі вашай партыі признаюць літоуска-беларускіе землі за частку расійскай дзяржавы“.

Беларускіе паліякі ab Беларусі.

Ужо цеперся у Вільні выходзіць тыднівік „Ziemia Wileńska“, а 21-га верасьня звязаўся у Менску падобны тыднівік „Zorga Mińska“. Як відаць па адрэсе друкарні, выдаюцца яны абодва у Вільні і ад-начасыне выдрукавалі артыкул аднаго зъместу, мабыць, аднаго ау-тара, толькі у першым ен завецца „Budowanie Polski“, а у другім проста—“ад рэдакцыі“. І вось што мы там чытаем аб Беларусі:

„Лъозунг незалежнай Белай Русі, падняты беларускімі дзеячамі, като-торые бачаць у тым лъозунгу верх сваіх жаданій да адралжэння уласнага народа, пры цыркіншчыні стаНЕ немаль поунай русіфікацыі культурнай беларускага народа і пры наўмерна шчуплай лічбе роднай беларускай інтэлігэнцыі,—есць часова адараўана ад жыцця мараю, есць ідэя будучыны, каторая толькі па-стурова можа быць зъдзейснена на падставе вызваленія краю і народа с-пад ульвицай маскоўскіх, забеспеччэння яго ад новага забранія Ра-сій і запэуненасці яму падставау

да вольнага развіція культуры національнаага пад апякунчымі скрыдламі дэмократычнай Рэчы Паспалітай Польскай“.

А перад усім, мусім мы зазна-чыць, нашыя паліякі павінны памя-таць, што яны на Беларусі, а не пад Кракавам, і быць тактоунымі, а аб тым, каб мара аб незалеж-насці перастала быць мараю, па-стараюцца беларусы...

Прывітальная прамова Я. Пілсудзкага.

19 г. верасьня, а 1 гадзіне у дзень, Начальнік Польскай Дзяржавы Я. Пілсудзкі адказвау у Шляхоцкім Доме на прывітаныні розных дэлегацый м. Менску. Ка-роткі сэнс прамовы Начальніка П. Дзяржавы быу гэтакі: „Шчыра дзя-кую за выказаныя мне, як Галаве Польскага войска і Польскай Дзяржавы, прывітаныні. Як сын гэтае зямлі, я добра ведаю гаротнае па-лажэнне яе, якое было зауседы доляю яе насяленінья. Дзяды на-шыне не бачылі ніколі нічога лепшага за гвалт, муки і злачынствы. Кожнага жыхара гэтай зямлі пры-мушали признаваць тое, што яму гвалтоуна дыктавалі. Радзіліся людзі у няволі, радзіліся нявольнікамі і не маглі дыхнуць вольна, як іншые людзі. Надышла гэтая вялікая вайна, вялікая хваль раз-рухі. Яна пракацілася па гэтай зямлі ад краю у край і на працягу 5-х гадоў тутака гуляю самы зло-сны гвалт над душамі і сэрцамі

— Во зараз, панечка, гарнікі паміюды і пайду да гандляра. Знама, ен там, як і заусягды,—казала Марыся.—А вам, імосьцейка, бяда з ім. Дзякую Богу, там добрые людзі за ім прыглядывають калі прыходзе.

II.

У будынку Трускоўскага толькі папалуднавалі. Снаха памыла гарнікі. Маладзіца—гандлярыха села за рукадзельле, а гандляр меу звычай трохі пахран-ци апасцяля палудня. Толькі ен заснну, аж нехта за-стучэу у дзъверы. Дзъверы былі зачынены на крук.

— Адчыненце, чаго зачынене дзъверы? Ад хадзяіна заперліся?

— Бачыш, гэта-ж Дзіружыцкі прышоу? Ен-жа разбушаняенца, дык і Васіль разбудзіць. Ці адчыніць, ці ня пушчачы? казала снаха.

— Адчыні, — усе роуна на съціхненце: лепей адчыніць.

— Я вам кажу, адчыненце дзъверы!—крычау, стукаючы кулачком, стары.

— Зараз адчынім!—гаворыць снаха і адчыніе.

Увайшоу пан Дзіружыцкі. На ем быу капялюш, колісі зялены, а ціпер аблезлы ды рыжы ад сонца. Сівые валасы тырчэлі с-пад капялюша, а гэта сівая з жоутым барада была узлахмочана. Вочы глядзелі са злосцю, бо дужа загневауся дзед.

— Сярод дня зачыніяць дзъверы!.. Хіба злодзея баіцяся, ці япчэ якога чорта? Ад самога хадзяіна зачыніліся. Ці есьць у вас што у галаве?

Дзядуліка пачау наказваць, што ня трэба дзъве-ры зачыніць у поудні, але нешта замінууся.

— А госьці дарагі!—убачыу ен дзъвюх кабет, звязану капялюш і паказау валасы, як лохмы.

— Нешта-ж я доуга вас ня бачу. Ну, сядзьце, пагаворым!—Дзед пасадзіў снаху на канапу.

— А гэта якайсь радня вапша?—зірнуу ен на маладзіцу.

— Ну, здарова, здарова!—нагладзіу маладзіцу, а яна сядзела на ніzkім табурэце.

— Рукадзельніца,—пахваляючы, кажаць дзед,—рукадзельніца!—і ен нагнууся, каб яе пацалаваць. Цмокнуу яе, аж тая засаромелася.

— Так, так, працуй!—і пашоу у другі пакой, мусіць, шукаць сваю жонку.

— Кацярына!—клікау ен, шукаючы па пакоях,—куды ты запрапасыцілася, ніяк цябе ня знайдзеш?!

— Хвароба яе ведаець, куды яе заняло!—сказау ен, прыпашоуны зноу да кабет.

Вышау у сені і стау гукаць батрачку.

— Марыся, Марыся! Гдзе ты? Самавар час наставіць. Госьці прышли.

— І Марысі няма,—гаворыць дзед, увайшоу да кабет,—як у воду, згінулі! І самавара некаму наставіць, гасіцей дарагіх гарбатай напаіць.

А маладзіца з снахой і шкадавалі і забауляліся старым.

— Паглядзіце, дзядуліка, можа яны у сале? Вы-ж туды яшчэ не хадзілі.

Пайшоу дзед у салю. Гадзінькі быу у салі стары, съценны, і трэшчына на ем ішла праз два-настую і шостую гадзіну. І колькі разоу ня ўшоу дзед па салі, столкі, съляпуючы, глядзеу старымі вачмі і лічыту трэшчыну за стрэлку, што паказвае шэсць гадзін, і кожны раз казау:

— Шэсць часоу.

Вярнууся у сталовы пакой.

— Можа яны на дварэ?—кажаць снаха.

— Чаго яны на дварэ?

— Глядзіць курэй, какак.

Паслухау дзед, пайшоу на двор.

В. Бруевіч.

(Канец будзе).

жыхароу. Усе мары, усе ідэалы, усе лепшае забівалося у душах людзей, або пакаралося таму, чаго вымагалі гвалтаунікі. Польскае войско, якім я маю гонар камандаваць, усюды нясе вызваленне і свабоду. Польшча йдзе на акраіны ня дзеле таго, каб навязваці сваю волю. Я выдау адозву, падцверджаную вышынша уладаю—Польскім Соймам, што гэтай зямлі ніхто і нічога гвалтам накідаць ня будзе, яна будзе вольна і само насяленне вырашыць формы свайго політычнага быту.

Я дау слово і трymаюся яго моцна. Насяленне будзе паклікано да выбарау органау мясцовага самаупраулення, а затым надойдзе час, калі вы зможаце выказаць свае думкі і пажаданьні аб дзяржауным ладзе. І у першым і у другім выпадку дана будзе поуная свабода, без усялякіх рэлігійных, нацыянальных, або клясавых абмежаваньня. Я буду гардзіца Польшчаю, польскім войскам і самым сабою, калі змагу даць гэтай зямлі найвышэйшы дар, з якога яна столькі часу не карыстала,—дар свабоды. Жадаю вам поулага усьпеху у працы, якая, у атмосфэры поунае свабоды, зъеднае усіх. Пакуль я буду камандаваць польскім войскам—я гарантую вам дакляро-

ваную свабоду. Я веру і спадзяюся, што гэтая зямля, як асобная адзінка, зайдзе належнае ей месно у сусветным ліку дзяржауных народу“.

У адказ на гэтые слова доуга грымелі дружные вітальныя поклікі у чэсьць Начальніка Польскае Дзяржавы і Галавы Польскага Войска.

Канец парцэляцыі у Польшчи.

Як ведама, Сойм польскі ухвалиў аграрную рэформу, на моцы якой кожны земляуласьнік мае право на больш, як на 180 гектароу зямлі. Рэшта зямлі пераходзіць па выкупу у рукі безземельных і малаземельных сялян, каторым даецца доугатэрміновы кредит.

Відаць, што земляуласьнікі, каб ануляваць новы закон, начали распрадаваць маенткі заможным сялянам, рабіць парцэляцыю сваіх маенткау, бо малаземельные і безземельные купіць зямлі за гатоукуню могуць.

Урад дзеля гэтага прымушаны быу выдаць 2-га жніўня 1919 года распараджэнне аб забароне парцэляцыі без пазвалення ураду.

Гэтае распараджэнне правая прэсса прыняла з абурэннем.

БЕЛАРУСКАЯ КРОНІКА.

БЕЛАРУСКИ ХОР.

Концерт 19 верасьня у гарадзім тэатры у прысутнасці Начальніка Польскай Дзяржавы. Урачысты вечар 19 верасьня быу поуным троумфам нашага вядомага хору. Няўпышнала праца п. Цяраускага па гармонізацыі народных беларускіх песень да бесканечнасці павялічвае разертуар хору. Перад поуным тэатрам сівяточна настроенай публікі было выканано шмат рознахарактарных сьпевуаў: полькі, сольные выступленыі, трёб, гімны; першы раз хор выканаў "Звон" (соль-сопрано)—музыка Цяраускага на слова маладога поэта К. Паступова нарастанье гуку званоу і такое-ж паступове заміранье іх у канцы песні удалося, як мae быць. Паміж сьпевамі беларуская дэкламація дэячынкі Г. Моро кветак і гром алпэдыментау, а у канцы концерту магутны, будзячы гімн "Краіну родную"...

Гэты хор мы павінны паказаць па ўсіх наших местах і мястэчках на прывіні, каб шырокі масы народу магі бачыць і чуць цудоунае хараштво нашай уваскрасаючай культуры. Мы гэта кажам у другі раз. Хор трэба матэрыяльна паставіць на ногі і даць яму магчымасць пераезду па чыгуницах раз за хаци б у такіе места, як Вільні і Горадзен. Дагэтуль моладзь наша пад рэгенствам п. Цяраускага працуе з вялікай любасці да родных сваіх сьпевуаў. Гэтай работе трэба памагчы. Пажадам, каб наш Менскі Нацыянальны Камітэт заняўся гэтым у першую чаргу. А хору нашаму можам толькі пажадаць яшчэ большага штукарскага росквіту.

Знаемы.

Політычныя навіны.

Паход на Петраград.

РОТЭРДАМ. З Гэльсінгфорсу паведамляюць, што прыбыло шмат тысячу войска Антанты, якіе маюць аблажыць Петраград. Адначаснае наступленне саюзнікаў на Петраград і на паўночную Расію чакаецца з дня на дзень.

Мірные перагаворы Эстоніі з Расіяй адложаны.

РЫГА. 19—IX. (Радыятэл.). Дэлегаты Эстоніі запрапанавалі адложыць перагаворы з бальшавіцкаю Расіяю аж да паразумення яе з Фінляндый, Латвіяй і Літвой. Калі б гэтые дзяржавы згадзіліся на пропозыцыю пачаць перагаворы, дык Эстонія прылучыцца да іх. 18 г. месецца а 7 гадзіне у вечары перагаворы былі перарваны.

Заняцьце Ямбургу.

ВАРШАВА. Паведамляюць з Гэльсінгфорсу, што войско паўночна-расійскага ураду заняло место Ямбург у 150 кільометрах на паўднёвы-захад ад Петэрбургу. Перамога гэта залежыць ад рэорганізацыі фронту пад Нарваю і дапамогі ангельскай.

Аб адносінах польскага ураду да Дэнікіна і Петлюры.

У сэймавай камісіі загранічных справаў адбылося пасядзенне усіх сэймовых клубаў. Абгаворвалася справа адносін польскага ураду да Дэнікіна і Петлюры. Прысутны на

пасядзенню віцэ-міністар загранічных справаў паясьніў, што польскі урад не рабіў дапамогі Петлюры і нічым не абавязваўся у гэтым сэнсе. Што датычыцца Расіі, дык польскі урад залежыць ад Антанты. Аб дапамозе Дэнікіну ма-гла-б быць гутарка толькі тады, калі-б Дэнікін формальна заявиў, што зракаецца усялякіх прэтэнсіяў да Усходніх Галіці і Холмішчыны. За ім прамауляю ад імя народна-нацыянальнага саюзу кс. Люто-сласкі, які даводзіў, што ядыная рэальная сіла на усходзе будзе Расія, што незалежная Украіна естьць мараю; грэф Скарбэк гаварыў у гэтым самым духу. Нарэшті п. Станіслав Грабскі, ставячы справу конкретна, выказаў перакананье што ісціці трэба да беспасрэднай граніцы з Расіяй і гэтую ідэю падтрымваць. Паслы ляўпіць: Дашицкі, Ратай і інш. даводзілі, што у інтэрэсах Польшчи ляжыць падтрыманне паустаючых дзяржауных твораў, якіе адгароджвалі б. Польшчу ад Расіі.

Пропозыцыя Чычэрына.

НАУЭН, 19.9. Паводлуг вестак з Рыгі урады: літоускі, фінскі і эстонскі адтрымалі мірную пропозыцыю ад ураду саветау. Чычэрын заявіў, што савецкі урад не мае замерау анектаваць прыбалтыцкія провінцыі.

МЕНСКАЕ ЖЫЩЦЕ.

Ад'езд Пілсудзіка. Бурмістар м. Менску Доўнар-Запольскі, паведамляе, што Начальнік Польскай Дзяржавы Командант Язэп Пілсудзікі пакіну Менск а 12 гадзін уночы 19-га верасьня, ахвяраваўшы на карысць бедных места 2500 марок.

Школьная парада па пытанню а будучыне мястэчковых школ адбудзеца на гэтым тыдні у акружнага школьнага інспектара.

На гэтай парадзе прадстаунікі школьніх рад па стараючыя выявіць які лік школ, маючых адыйсьці да той або іншай ашчынны, так-сама і вучэбны лад будучай школы.

Сярод наўмацялеця памяшканья. Ад 21-го верасьня домауласьнікі і наўмацялі памяшканья нясуць адпаведальнасць за невывешанье на брамах дамоу сьпіску жыльцау, свабодных памяшканья, пакояу і размеру арэндной платы.

Новыя меры. Праз колькі часу у Менскім округу уводзіцца мэтрычная сыстэма меры і вагі.

Сярод чыгуншчыкаў. Пасылья выдачы безработных чыгуншчыкам менскага вузла польскай уладай субсыды, частка з іх, як нас паведамляюць, выездае у сваю бацькаўшчыну—савецкаю Расію.

Лік безработных чыгуншчыкаў даходзіць да 4000 чал.

Рэканструкцыя ліній. Пасылья выдачы безработных чыгуншчыкам менскага вузла польскай уладай субсыды, частка з іх, як нас паведамляюць, выездае у сваю бацькаўшчыну—савецкаю Расію.

Пакуль што насяленне мястэчковых ваколіц, з беднага клясу, самавольна сячэ дзеле сваіх патрэб дровы у архірэйскім лесе і г. д.

Вулічны рух. Ад сягодняшняга дня вольны вулічны рух пыўлінаму насяленню дазваляецца да 23 гада. (11 у веч.)

Рэдактар-выдавец

Ядв. ЛУЦЭВІЧ.

Друкарня Інвалідау, Менск.

З дазвал. Цэнзуры.